

СЛАВА ГЕРАІЧНЫМ ДОЧКАМ СОВЕЦКАГА НАРОДА!

ПАГРАНІЧНАЕ ПРЫВІТАННЕ Т. Т. ГРЫЗАДУБАВАІ, ОСІПЕНКА, РАСКОВАІ

Мы — пагранічнікі, стаячы на ахо-
нае заходніх рубяжоў нашага вялікага
неабсяжнага Савецкага Саюза, выкон-
ваючы свой баявы доўг перад перамож-
нымі, а выключнай увагай сачыць
за герайчным дэпартамантам беспасадачным
пералятам самалёта «Родина».

Пасля таго, як з самалёта «Родина»
перасталі паступаць радыёграмы, мы
ўсё-ж ні на мінуту не сумняваліся,
што самаадданыя зяўдзі прадоўжыць
свой шлях і што ў выніку розных
пачынаў нашых герайчых лётчыц
не астануцца на-за клопатамі партыі,
ўрада, вялікага Сталіна.

Паведамленне аб тым, што слаўны
зяўдзі самалёта «Родина», ад якога
рад дзеі не было вестак, зноў-
дзень нашымі стаянімі сокаламі, і
што лётчыцы ўжо знаходзяцца на
шляху да Комсомольска напоўніла
нашыя сэрцы бязмежнай радасцю і гор-
дасцю.

Таварышы Грызадубава, Осіпенка і
Раскова выдзі ўсёй нашай краіны
адважныя пілоты, як выдатныя совец-

кія лётчыцы, палкія патрыёты, выхаваныя вялікай партыяй Леніна —
Сталіна. Зусім нядаўна мы ўсе, увесь
свет захапіліся выдатным пералётам
совецкіх жанчын-лётчыц па маршруту
Севастопаль — Архангельск, прызнач-
ным міжнародным жаночым рэкордам.

Шлём наша баявое пагранічнае пры-
вітанне слаўным совецкім лётчыцам-
таварышам Грызадубавай, Осіпенка і
Расковай.

Палкае прывітанне мужным герайч-
ным дэкаўскаднікам, якія бліскача
выканалі заданне партыі і ўрада па
роўну герайчнага зяўдзі «Родина».

Няхай жыве наша вялікая большэвіц-
кая партыя і яе геніяльныя правадыры
таварышы Сталін, выхаваныя выдат-
ныя мужныя людзей бязмежна адва-
жнага сацыялістычнага рэжыму, гатовыя
на пераможны заклік партыі і ўрада
зрабіць нябачаныя ў свеце чуды хра-
браці, самаадданасці і герайзма.

Палітру А. С. СЕРБАНТАУ.
Заходняя граніца БССР.



Пры месячні Доме партыі арганізаваны адгаворныя курсы прапагандыстаў па вывучэнні Кароткага курсу гісторыі ВКП(б). НА ЗДЫМКУ: прапагандыст (злева направа) — т. Г. І. Кавалёў, П. Н. Палюў і М. Л. Пынгісёр выслухоўваюць да званіцы да заняткаў у кабінете Дома партыі. Фото С. Грына.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

ПОЎНАСЦЮ ВЫКАНАЦЬ РАШЭННЕ ЦК ВКП(б)

Прайшло ўжо каля паўгода з часу
свабоднага выбараў кіруючых парты-
ічных органаў. Справаздачна-выбар-
чы кампанія кіруючых партаргануў,
правадзена ў супавадненні з пастано-
вай ЦК ВКП(б), прайшла на высойшым
ўзроўні і на аснове ажыццяўлення большэвіцкай уну-
трыпартыйнай дэмакратыі.

Выберы з'явіліся вялікім палітычным
экзамэнам для кіруючых партаргані-
зацый.

Выберы паказалі рост палітычнай
астыўнасці камуністаў. Дагэтуль ка-
жы, што на справаздачна-выбарчых
сходах пярэчных партарганізацый у
спрэчках выступіла звыш 70 проц. чле-
наў і кандыдатаў партыі.

Падвыражучы большэвіцкай вострай
крытыку работу партыі камітэтаў,
выступаўшы ў спрэчках камуністы
паднімали рад важнейшых пытанняў,
арабілі многа правільных крытычных
заўваг, унеслі вялікую колькасць ка-
штоўнейшых прапановаў.

Вынікі правадзеньня справаздачна-
выбарчых партыходаў і канферэнцый
паказалі ўрошчую патрабавальнасць
радавых камуністаў да сваіх кіруючых
органаў. У сваіх выступленнях камуністы
паказвалі агоны большэвіцкай крыты-
кі перш за ўсё супроць палітычнай
бязклопатнасці, супроць адрыву нека-
трых кіруючых ад мас і формальна-
бюракратычных метадаў работы, супроць
самасупакоенасці і маруднасці ў
з'яўдзі выніку школьнасці.

У 247 пярэчых партарганізацый
Менскай вобласці, у 161 пярэчых
партарганізацый Гомельскай вобласці і
іных абласцей работа партаргануў
партаргануў была прызнана неадваль-
наючай. Рад партарганізацый і рай-
партыходаў прызналі неадвальнаючай
работу райкомаў і гаркомаў партыі.

Пасля выбараў кіруючых партаргані-
зацый перад уноўвыбранымі партыі
камітэтамі і партарганамі ўсталя найсу-
р'ёзнейшая і адказная задача — як мага
хутчэй знішчыць вылученыя і адказа-
ныя на справаздачна-выбарчых парты-
ічных канферэнцыйных неадхопах,
ажыццявіць прынятыя рашэнні, рэалі-
заваць каштоўныя прапановы, высуну-
тыя ў высунутых камуністаў, і кі-
руючых арганізацый таварыша Сталіна
на лютаска-сакавіцкім Пленуме ЦК
ВКП(б), забяспечыць далейшы ўздым
партыіна-палітычнай работы.

За час, які прайшоў пасля выбараў
кіруючых партаргануў, праведзена
значная работа. Яшчэ больш павысіла
рэвалюцыйнае пільнасць камуністаў,
накіраваная на бязлітасную барацьбу з
ворагамі народа, яшчэ вышэй уздыялася
бодзельнасць партыі арганізацый,
ажыццявіць прынятыя рашэнні, рэалі-
заваць каштоўныя прапановы, высуну-
тыя ў высунутых камуністаў, і кі-
руючых арганізацый таварыша Сталіна
на лютаска-сакавіцкім Пленуме ЦК
ВКП(б), забяспечыць далейшы ўздым
партыіна-палітычнай работы.

Гэтым партарганізацый, натуральна,
паўнаважна быць ажыццяўлена дапама-
га з боку вышэйшых кіруючых
партыіна-палітычных органаў. ЦК ВКП(б) і сваёй
пастановай ад 22 жніўня г. г. «Аб не-
каторых мерапрыемствах у сувязі з
вынікамі выбараў кіруючых партыіна-
палітычных органаў, абавязаванне аб'ек-
таў і ЦК нацкомпартыі на працягу блі-
жайшых 3—4 месяцаў:

«Заслухаць на сваіх пасадках бюро і пленумаў справаздачны да-
клад камітэта з тых райкомаў, гар-
комаў партыі, работа якіх была пры-
знана неадвальнаючай на партыі-
ічных канферэнцыйных або райпартыхо-
дах, і прыняць меры, якія забяспечы-
ць узяццём усе партыіна-палітыч-
най работы ў гэтых партарганіза-
цыях;

забяспечыць пастаноўку на бюро і
пленумаў райкомаў і гаркомаў
партыі справаздачны дакладу
кожнай пярэчых партарганізацый, у
якой работа парткома або партгорга
была прызнана партыіна-палітыч-
на неадвальнаючай з тым, каб райко-
мы, гаркомы партыі аказалі неа-
ходную дапамогу гэтым пярэчых
партарганізацый і забяспечылі ў
іх сур'ёзнае палітычнае партыіна-
палітычнай работы».

У гэтым-жа рашэнні ЦК ВКП(б) аб-
авязаванне партыіна-палітычнай рашч-
дзец у месячны тэрмін усе пярэчых
партыіна-палітычнай работы. Гэта раш-
чэнне — яркі ўздым большэвіцкай пра-
веркі выканання.

Партыя і асабіста таварыш Сталін
вучыць, што справаздачнае партыі-
на-палітычнае перад выбарчымі іх ма-
самі — адна з асноў унутрыпартыі-
на-палітычнай дэмакратыі. Прайшоў паўра
месяца з дня паставы ЦК ВКП(б), ад-
нак партыіна-палітычнай яшчэ вель-
мі мала зробілі па выкананні ўказа-
няў Цэнтральнага Камітэта.

Не гледзячы на тое, што ў гомель-
скай партыіна-палітычнай арганіза-
цыі на справаздачна-выбарчых партыхо-
дах была прызнана неадвальнаючай работа
28 партыіна-палітычнай Гомельскай ГК
КП(б)Б на 5 верасня не заслухаў яшчэ
дакладна ад вобласці з гэтых пярэчых
партарганізацый.

Трэба спыніцца і на гэтым факце.
Кармянскі РК КП(б)Б абмеркаваўшы
справаздачу партаргануў, паставіў:
«Абавязанне усіх партаргануў паставіць
сваё справаздачу за 3-х месячную
работу на партыходах пярэчых партыі-
на-палітычнай у гэтым месцы».

Не гледзячы на тое, што ў Кармян-
скай партарганізацыі больш чым у ад-
ной пярэчых партыіна-палітычнай аргані-
зацыі работа партаргануў была прызнана
неадвальнаючай, райком зусім абы-
стоўна пытанне аб практычнай дапамо-
зе гэтым партарганізацый. Райком не
ўказаў сродкаў, пры дапамозе якіх пяр-
эчых быць выпраўлены неадхопы ў
работе і ўсю працу з'яўдзі па права-
дзеньня ў адпаведным парадку — у 7-дзён-
ны тэрмін — справаздачна кампанія
партаргануў. Пастаноўка ЦК ВКП(б) ад 22
жніўня Кармянскі райком партыі яшчэ
не ажыццявіў і па практычнай рэалі-
зацы ўказаных Цэнтральнага Камітэ-
та ВКП(б) нічога пакуль не зрабіў.

Рашэнне ЦК ВКП(б) «Аб некаторых
мерапрыемствах у сувязі з вынікамі
выбораў кіруючых партыіна-палітыч-
на-палітычных органаў», вучыць нас, як
трэба арганізаваць большэвіцкую праверку
выканання, як трэба будаваць практычную
дапамогу ў партыіна-палітычнай рабоце.

Неабходна прыняць усе меры да та-
го, каб свечавасца і поўнасцю выканаць
указанні ЦК ВКП(б).

В. Г. КУДРАЕУ,
адказны арганізатар АНПО ЦК КП(б)Б.

ПРЫКЛАД ВЫДАТНЫХ ЛЕТЧЫЦ

Мы, вучыліся менскага аэраклуба
імя Малакава, з напружанай увагай
сачылі за кожным пералётам слаўнай
троіцы герайчых совецкіх жанчын-
лётчыц на самалёце «Родина». Мы
заўсёды верылі ў паспяховае завяр-
шэнне пералёту. Не гледзячы на раз-
рыў сувязі з самалётам, мы былі спа-
койныя за лёс адважных лётчыц, бо
у нашай совецкай краіне людзі ажур-
на ўвагай, цвёрдымі сталінісцкімі клоп-
тамі, і ніхто ў любові бядзе не аста-
нецца адвольна.

На пошукі самалёта «Родина» партыя і ўрад кінулі дзесяткі летных
лётчыкаў і самалётаў. Усё было
срададзіснае, каб хутчэй знайсці
незалежнае адважнае зяўдзі. І вась з
неперадаваемай радасцю мы даведзілі-
ся, што самалёт «Родина» знойдзён!

НАТХНЯЕ НА НОВЫЯ ПЕРАМОГІ

Усё лётчыцы жывы. Таварышы Грыза-
дубава, Осіпенка і Раскова, не гледа-
чы на вялікія труднасці свайго пера-
лёту, з годарым выканалі паставі-
леную перад імі задачу. Яны ўспомілі
новую слаўную старонку ў гісторыю
перамог нашай совецкай авіяцыі.

Пералёт герайчых жанчын-лётчыц
вучыць нас, вышэйшых лётчыкаў, не
яшчэ лепшае авалоданне лётнай ваен-
най справы на карысць нашай сацыя-
лістычнай рэжыму.

Н. ШЭРШАНЬ,
В. ЖАРКЕВІЧ,
Л. ШОСТАН,
А. ЛУГАЦОУ,
Г. МЕЛЬНИКАУ,
выпуснікі-вучыліся менскага аэра-
клуба імя Малакава.

КОМУНІСТЫ—У АВАНГАРДЗЕ АБАРОННАЙ РАБОТЫ

Апошнія падзеі на міжнароднай па-
літычнай арэне з'яўляюцца яркім све-
дчэннем геніяльнага ўказаўня таварыша
Сталіна аб тым, што нам «патрэбна
ўвесь наш народ трымаць у стане ма-
білізацыйнай гатоўнасці перад тварам
бязбеспечнай ваеннага нападлу, каб ніяка
«выпадковасць» і ніякі фокус нашых
знешніх ворагаў не маглі засягнуць
нас знянак...».

Кіруючыся ўказаннямі вялікага пра-
вадыра, камуністы нашай партаргані-
зацы шырока разгарнулі масавую аба-
ронную работу на камбінатах. На агуль-
ных сходах рабочых абмеркавана пісь-
мо чакаўдзі 28 верасня спецыяльна
праведзены адкрыты партыіна-палі-
тычны сход, на якім сталіся пытанне аб міжнародным
станавішчы і абароннай рабоце. У
абароннай рабоце камбінат дабіўся
вялікіх поспехаў. Ёсць 66 членаў Асацыя-
цыі. 22 рабочыя здалі нормы на значок
варанілаўскага страляка 1-й ступені і
восем рабочыя — на значок 2-й ступені.
Зараз працуе групоў, у якім другая
партыя рабочых у колькасці 15 чалавек
авалодвае спартакмём спортам. Таксама
працуюць групы па злучэнні норм на
значкі ГСА і ППХА. Хлебакамбінат аб-
авыявае два хлебазаводы. Кожны з іх
мае па камбінат ППХА. Два разы ў

месяц адбываюцца заняткі каманд. Ко-
муніст тав. Хейфец кіруе медыкаса-
тэрыяй групы. Кандыдат партыі тав.
Мілішон — начальнік хімічнай каманды
коммуніст тав. Кавалёў — начальнік
пажарнай каманды, спецыяльна арга-
нізаваў па лініі ППХА.

Завод мае моцную фізкультурную ка-
манду. Яна заняла першае месца па
ўсебеларускіх спартыўных спаборніц-
твах, 25 чалавек здалі нормы на значок
ГПА 1-й ступені, рытуруюца да адыч-
ны 15 чалавек. Працуе мотакруток,
які налічвае 13 чалавек. Комсомольцы
т. Лістін, Гуліцкі і Радкевіч без адр-
ыву ад вытворчасці кончылі лётную
школу пры аэраклубе. Кожны рабочы
мае працівагаз. 19 верасня рабочыя
правадзілі ў працівагазах. Апошніе ні-
колькі не адбілася на выкананні дэ-
лінаў і якасці прадуцыі. Днямі
праведзены паход у працівагазах.

Адпак партком не поўнасцю выканаў
указанне справаздачна-выбарчага схода
па разгортванню абароннай работы.
Мы, камуністы, яшчэ з большай энэргы-
яй будзем мацаваць яе, каб ператварыць
камбінат у пятаўдзі абароны.

Д. А. НЕВДАНАУ,
секрэтэр парткома аршанскага
хлебакамбіната.

РАДЗІМА

Радзіма...
Гэта слова ўспрымаецца нам, як
хвалючая мелодыя. Пра вялікую са-
вечную радзіму напісалі песні най-
лепшыя паэты, стварылі музыку са-
мыя выдатныя кампазітары. З гэтым
словам звязана ўсё наша жыццё, усё
наша шчасце.

Радзіма...
Словам «Радзіма» ўпрыгожаны і са-
малёт, на якім тры герайчых дачкі
савецкага народа — тры сталінінскія
лётчыцы — паліцелі ў Комсомольск.
Осіпенка, Грызадубава і Раскова.

Тры слаўныя прывітанні вядомыя пя-
ер і нашым маленькім дзецім.

Радзіма...
Яшчэ колькі дзеі таму назад «Ра-
дзіма» напоўніла думі і пацукі кожна-
га з нас атрача захаплення ішчэ і
прыговай:

— Як «Радзіма?»
— Нічога не чулі?

Аб тры слаўныя дачкі савецкага
народа гаварылі і на вуліцах, і ў
кватарах. Нарэкаваў чыталі газеты.
Сталі дагоры каля радыёпрыёмнікаў.
І сядзеў у сваім кабінете і праца-
ваў. Раптам чую вясёлы голас:
— Знайшлі «Радзіму!»
Гэтую радасную вестку прынесла
дзе са школы мая дзевяцігадовая
дэчка Зоя...
Да май дачкі прыйшлі вясёлыя па-
дружкі, яны танцуюць і спяваюць:
— Знайшлася «Радзіма!»
— «Радзіма» ёсць!
— Жыве Осіпенка!
— Жыве Грызадубава!

РАДЗІМА

— Жыве Раскова!
Дзёўчынкі сьпяваюць пра «Радзіму»
вясёлыя песні і брыцунца за гульню.
Ужо некалькі дзеі яны гуляюць у
«Радзіму». Тры дзёўчынкі прадстаў-
ляць сабою зяўдзі «Радзімы», і ішчэ
ішчэ ішчэ шукаюць. У іх ёсць ішчэ ішчэ
ішчэ самалёты. На залушчэ — лётчы-
цы шлёмы, скляныя з газет.

Цяпер у дзёўчынкі гульні радасны
наварот:
— Знайшлі «Радзіму!»
— Ура «Радзіма»!

Я адрываюся ад працы і прыслу-
хоўваюся да вясёлых галасоў дэчкі.
Я ўхваляюся разам з імі. Я радуся
разам з імі.

Дзёўчынкі, нібы сьнягі, падняты
над галоўнай партреты з трох слаўных
дачоў савецкага народа з зяўдзі «Ра-
дзіма».

Дзёўчынкі прадаўжаюць гульню.
— Мы вядзі, што таварыш Сталін
не пакіне нас на гэтым тоўпкі балоне.
«Нас», — гаворыць тыя, што вядзілі
сёбе прывітанні слаўных лётчыц.

Дзёўчынкі раскрасылі парасонамі ў
руках савецкае і кушчкі на па-
лотно. Гэты яны апуюкаюцца на пар-
шухах і зяўдзі «Радзімы».

— Ура!
— Ура!

Яны частуюць адны другіх канфе-
тамі.

Непрыкметна для дэчкі я назіраю
за іх гульняй і хвалюся і радуся
разам з імі...
ЗМ. БЯДУЛА.

ПАДБОР ПРАПАГАНДЫСТАЎ

Партыінае бюро, дзе адказным са-
крэтэрам з'яўляецца тав. Мартынаў,
вялікую увагу ўдзяляе падбору пра-
пагандысцкіх кадрыў з лепшых пра-
вадзельных людзей, да камі аднаго свай-
го рэжыму і справе партыі Леніна —
Сталіна.

На прапагандысцкую работу выд-
лучаны лепшыя таварышы. Напрыклад:
т. Праганаў, Сячэў, Каралёў, Жа-
раў. Усе яны — выдатныя баявой і
палітычнай партыі, карыстаюцца
аўтарытэтам сярод чырвонаармейцаў,
шмат працуюць над сабой.

Тав. Праганаў вядзе групу па па-
літыка-агаворку з 1937 года. У яго групе
няма ніводнага адтачачага, ён дабіў-
ся добрай і выдатнай паспяховасці.

У сучасны момант усе прапаганды-
сты прымушаны да індывідуальнага
звучэння гісторыі ВКП(б). Укампле-
навадзілі групы партыіна-комса-
мольскай асветы. Таксама ўкампле-
навадзілі групы сярод камандзіраў і па-
чальнікаў састава. Інструктар пра-
паганды тав. Крайко праводзіць ра-
дыіна-палітычнае, на якіх былі
заслуханы лекцыі па гісторыі ВКП(б).

І. С. БАБЧАУ.

ВУЧОБА ПРАПАГАНДЫСТАЎ

40 прапагандыстаў аршанскага чы-
гуначнага вузла рытуруюца да глыбо-
кага вывучэння гісторыі партыі. З 29
верасня праводзіцца дзесяцідзённая се-
мінар з адрывам ад вытворчасці. Пра-
пагандыстам чытаюцца лекцыі па Кар-
откаму курсу гісторыі ВКП(б) і лек-
цыі па метадцы. А. КЛЕБЧА.

НА МІЖНАРОДНЫХ ТЭМЫ

Англіскі кансерватыўны ўрад Не-
віля Чэмберлена разам са сваімі фран-
цузскімі прыяцелямі прадаў Чэхасла-
вацкім германскаму фашызму. Значы-
тасца, якая ішчэ не вядла гісторыю,
адбывалася. Значэнне міжнароднага пра-
ва і міжнародных дагавораў ішчэ
ужо самі кіруючыя англіскай і
французскай палітыкі зведзена да ну-
ля. Агрэсія-ж, наадворот, узаконена,
як адзіна праверманая з'ява. Трэба
аддаць справядлівасць Чэмберлену:
прадаў Чэхаславацкі правадзён ім
з майстэрствам добрага актара. З
самага пачатку выступлення Англіі ў
ролі пасрэдніка паміж геніяльнай
(чытай — Гітлерам) і ўрадам Чэхасла-
вацкай Чэмберлена займала адно пярэ-
нне: як-бы больш лова прадаць Чэхасла-
вацкую рэспубліку, каб не выклікаць
вялікіх падзеяў з боку народных
мас Англіі і сусветнай грамадскай
думы. Чэмберлену ў гэтым дапама-
гла буржуазная прэса, якая страляла
ўсюмерна выхваляць яго, як найто-
нага «замагара за мір».

Алубыкаваная самім англіскай ўра-
дам «Вялая кніга» з дакументамі па
чэхаславацкаму пытанню вельмі ярка
характарызуе палітыку лорда Рэнсі-
мэна за час яго пасрэдніцкай дзей-
насці ў Чэхаславацкай Аказавасці. Лорд
Рэнсімэн сам штурхаў геліёнпаўдзі
на працягу дзеі чэхаславацкаму ўра-
ду патрабаванні, выканае якіх бы-
ло неумоўнальна з паласнасцю і не-
алежнасцю Чэхаславацкай рэспублікі.

Гітлер, прымаючы Чэмберлена ў
Берхтэсгадэне, з'яўдзі наўва, што
Чэмберлен згодзіцца з яго патраба-
ваннямі першага варыянта. Магчыма
што з тактычных меркаванняў Гітлер
не раскрыў перад Чэмберленам апра-
ду ўсёй карт. Ён чакаў, калі ўрада-
ваць такімі малымі «запрамамі» Чэм-
берлен пераканае паддлітых францу-

заў у неабходнасці прыняцця гітле-
раўскага патрабаванняў, з тым, каб у
далейшым выставіць новыя. Рашэнні
аказаўся, з пункту погляду «фіюрэра»,
дакладным.

Чэмберлен хутка пераканаў фран-
цузскіх міністраў Даладэ і Бона, і
гітлераўскія патрабаванні ў асноўным
былі прыняты. Пасля таго, як чэх-
славацкі ўрад пад умопнамным на-
іскам Англіі і Францыі згадаўся
прыняцця англа-французскага пла-
на, прапавана на першай нарадзе кірую-
чых Англіі і Францыі ў Лондане,
Гітлер прадаў Чэмберлену ў Го-
лэбергу мемарандум, у якім ён вы-
ставіў новыя патрабаванні. Гэтыя па-
трабаванні, на сутнасці, азначалі лікві-
дацыю Чэхаславацкай, як незалежнай
дзяржавы.

Напалохаўшы масы сваёй вайны,
праваўшы для віду частковую мабілі-
зацыю, Чэмберлен зноў паліцелі на
палконе ў Гітлеру ў Мюнхене, дзе на
канферэнцыі чатырох дзяржаў былі
прыняты ўсе патрабаванні мемаран-
дума.

Рашэнні ў Мюнхене былі прыняты
без удзелу прадстаўніка чэхаславацка-
га ўрада. Таму яны з'яўляюцца, па
сутнасці, для Чэхаславацкай ультымату-
мам. Урад Чэхаславацкай рэспублікі
прыняў мюнхенскія рашэнні Так гер-
манскі фашызм без вайны заваяваў
ішчэ адну дзяржаву ў Цэнтральнай
Еўропе. Вынікі нарады ў Мюнхене са-
прадзілі жаласныя. Ужо пяцёр адра-
нішчал палітыка англіскай кансерва-
тараў і іх французскіх прыяцеляў вы-
клікала разбор і капітуляцыя на-
строі сярод малых краін Мюнхенскім
рэжыман Англіі і Францыі штур-
хаюць іх прама ў абдымы агрэсарам
у Мюнхене гутарка ішла не толькі аб

шызма. Ён імкнецца ва што-б та ні
стала ўмацаваць фашысцкі рэжым, які
пахінуўся ў Італіі і Германіі. Нацыя-
нальнае інтарэсам Англіі і Францыі
пры гэтым з-лёгім сэрцам прыносіла-
ся ў афару вузакласавым інтарэсам.
Імёна ў гэтым святле трэба разгле-
даваць здарэнне Чэхаславацкай.

Францыя-ж, сістэматычна здаючы
пазіцыю за пазіцыяй, пяцёр дала по-
вы доказ таго, што яна з'яўляецца па-
слухмянай зброй англійскай палітыкі.

Ідучы ва ўсім на стапах свайго са-
падара, польскі васал германскага фа-
шызма прадаў ультыматум чэхасла-
вацкаму ўраду. Сусветная грамад-
скасць ужо мела выпадкі пераказана-
ці ў тым, што Польшча адкрыта вы-
конвае ролю падручнага пры буйным
рабозніку. Як вядома, пасля захвату
Гітлерам Аўстрыі Польшча выклікала
каэфлікт з Літвой Некаторыя замеж-
ныя газеты талы-ж лічылі, што гэта
захватніцкая акцыя польскага фашыз-
ма была прадумана з Берліна.

Невыпадкова імкнучыся распыліць
канфлікт Польшчы з Літвой Яна бы-
ло, што германскі фашызм быў вель-
мі зацікаўлены ў ўскладненнях у гэ-
тай частцы Еўропы. Вытрыманна па-
вядзенні Літвы і папярэджанне Савец-
кага Саюза паралізавалі актыўныя
дзейні Польшчы.

Але пяцёр гісторыя ў вядомай
частцы паўтараецца. З перамага для
адкрытай падрыхтоўкі германскага фа-
шызма па нападлу на Чэхаславацкі
нацыяналь Польшчы без кістанняў стала
на шлях падтрыманна гітлераўскай
чэрабаванняў. Прадаўная польская
прэса, захапляючыся ад захаплення,
ікнулася перадаваць усё самае
агітавае і гусянае, што фабрыкавала
ведальства Гельска супроць чэхасла-
вацкага народа.

Як і Германія, фашысцкая Польш-
ча выступіла пад лоўным сабароны

родных братоў» — польскай меншасці
ў Чэхаславацкай.

Няма патрабы разбіраць тут на-
скрозь класуючы аргументацыю поль-
скай захватчыкаў. Ні для каго-ж не
з'яўляецца сакрэтама, што 70 тысяч
палікаў Чэхаславацкай карыстаюцца ў
сто разоў большымі правамі, чым
польскія рабочыя і сяляне, не гавора-
чы ўжо аб прыгнечаных польскімі па-
намі беларусах і украінцах. Кіруючы
нацыянальнай Польшчы спатрабілі
сё гэтага разгавору, каб хто-ж не-
будзь прыкрыць свае захватніцкія
намеры. У той час, як польская прэса
ручымі прывала «сракадзівавыя
слёзы» аб «братях па крыві», сучасныя
кіруючы Польшчы і другога васала
Германіі — Венгрыі намачалі агуль-
ную граніцу, якая, па іх думцы, па-
вінна з'явіцца рэзультатам раздзелу
паміж Венгрыяй і Польшчай чэхасла-
вацкіх тэрыторый — Славакіі і Закар-
пацкай Украіны.

Пасля мюнхенскай нарады чатырох
дзяржаў Польшча, пакрыўджаная тым,
што яе не паліцелі патрэбны нават
запрасіць на гэту нараду і бялошыя
спасніцка, прывяла асабліва паспех-
насца — прадаў Чэхаславацкі ульты-
матум, у якім патрабавала перада-
ць пад уладу польскіх паноў чэх-
славацкай Чешскай Сілезіі і праві-
дзенае паласнасцю ў радзе паграніч-
ных з Польшчай раёнаў Чэхаславацкай.
Чэхаславацкі ўрад прыняў і польскі
ультыматум.

За Польшчай выступілі венгерскія
рэвізійнасцы з дамаганнямі на чэх-
славацкую тэрыторыю, населеную вен-
грамі і славакамі.

Цяперашняя палітыка правячых класі
Польшчы і Венгрыі супярэчыць на-
цыянальнаму інтарэсам гэтых краін.
Самастойнасць і незалежнасць Польш-
чы і Венгрыі прама залежыць ад іе-
навання Чэхаславацкай дзяржавы.

БЯСЧЫНСТВЫ ГЕРМАНСКИХ АКУПАНТАў

ЛОНДАН, 7 кастрычніка. Пражскі карэспандэнт газеты «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост» паведаміў аб бяспачынах германскіх фашыстаў у Судэцкай вобласці.

Так, напрыклад, 3 кастрычніка ў горад Хэб прыйшла на самалёце група чэшскіх афіцэраў, уяўнаважаных весті перагаворы з германскім камандаваннем аб перадачы гэтага горада. На аэрадроме чэшскія афіцэры былі схвачаны ўзброенай бандай гейнлейнаў і штурмавікоў, абязброены і арыштаваны. Належачы ім грошы і каштоўныя рэчы штурмавікі прывялі. Толькі праз некалькі гадзін арыштаваныя былі вызвалены і адпраўлены на аўтамабілі ў размяшчэнне германскага камандавання.

Карэспандэнт указвае, што чэхаславацкая грамадзкая запаволеная масавымі тэрарыстычнымі актамі гейнлейнаў. Многія чэхаславацкія грамадзяне, у тым ліку жанчыны, пахішчаюцца гейнлейнаў і перапраўляюцца ў Германію.

Паводле паведамлення пражскага карэспандэнта газеты «Ньюс аронікл» па паўднёва-ўсходняй частцы Чэхаславакіі пракацілася «хвала самагубстваў», галоўным чынам сярод армейскіх афіцэраў.

Карэспандэнт «Ньюс аронікл» адзначае таксама шаршанне германскімі войскамі рэзінанцы так называемай «міжнароднай камісіі». Германскія часткі захватваюць падлігаючыя акупанцкія пункты раней устанавленых камісій тэрмінаў. Так, напрыклад, горад Нова Градэ быў заняты германскімі войскамі на суткі раней тэрміну. У падлігаючы акупанцкі горад Фальшоў рэзінанцы 4 кастрычніка ўварвалася банды ўзброеных германскіх штурмавікоў, акая разброілі і арыштавалі масовы гарнізон. Бандыты пагражалі перастрэляць усіх арыштаваных.

Дыпламатычны агентам «Манчэстэр гардыен» піша, што безупынная расце лік беканцаў-антыфашыстаў у Судэцкай вобласці. Колькасць гэтых беканцаў дасягае дзесяткаў тысяч чалавек.

Карэспандэнт «Манчэстэр гардыен» заўвагае, давай, што Германія мае намер стаць фактычным гаспадаром Чэхаславакіі. Разгаворы, якія вядуцца зараз аб «незалежнасці Чэхаславакіі» і аб «міжнародных гарантыях» гэтай незалежнасці, з'яўляюцца, па думцы агента, «простай фразеалогіяй, не маючай пад сабою ніякай рэальнай глыбы».



У РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІІ. Наводна аэрыяны горады на самалётах італьянскіх іспраўнікаў (усходні фронт). (Саюзфот.)

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ УСХОДНІ ФРОНТ

У афіцыйнай зводцы іспанскага міністэрства абароны гаворыцца, што войск мяцежнікаў і іспраўнікаў 7 кастрычніка прадаўжалі атакі на рэспубліканскія пазіцыі на поўдзень ад Вента дэ Кампясіно пры падтрымцы вялікай мас авіяцыі. Мяцежнікам удалося некалькі прасунуць свае лініі Рэспубліканскія войскі падтрымалі жорсткую контратаку. Бой прадаўжаўся да наступлення ночы.

У час паветранага бою былі збіты два германскія самалёты тыпу «Месершміт». Рэспубліканцы страцілі адзін знішчальнік.

ПОЛЬСКИЕ ВОЙСКИ АКУПИРУЮТ ЧЭХАСЛАВАЦКУЮ СІЛЕЗІЮ

ВАРШАВА, 8 кастрычніка (БЕЛТА). Польскія войскі акупіравалі ўчора апошнюю частку Цешынскага раёна. 8 кастрычніка польскімі войскамі будуць заняты наступныя мясцовасці Франшпака павета: Петроніў, Даркоў, Стара і Нова Млясто, а таксама горад Фрыштат.

СТАНОВІШЧА ў ЧЭХАСЛАВАКІІ

РЭЗАЛЮЦЫЯ ЦК КОМПАРТЫІ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 7 кастрычніка (БЕЛТА). Абдуцыйшы 5 кастрычніка пленум Цэнтральнага Камітэта камуністычнай партыі Чэхаславакіі прыняў на даклад генеральнага сакратара ЦК компартыі Готвальда рэзалюцыю, у якой гаворыцца: «Пад наіскан агрэсара, падтрыманага нашымі капіталістычнымі «саюзнікамі» і «сябрамі» на парадзе ў Мюнхене, Чэхаславакіі нанесен цяжкі ўдар.

У гэты гістарычны час камуністычная партыя заяўляе, што яна не нясе ніякай адказнасці за гэты ход развіцця падзей. Мы да апошняй мінуты рэбілі ўсё, каб прадухіліць абдуцыйшыя. Нашага голасу не паслухалі. Вліжыцеся, бо гэтае наказва, хто быў праў.

Зараз гутарка ідзе галоўным чынам аб тым, якой лініі паводзіць прытрымлівацца ў будучым. Народ Чэхаславакіі, указвае рэзалюцыя, перш за ўсё чакае і славакі, не павінен адчуваць сябе адзінокамі. Выходзячы з інтарэсаў буржуазіі, сучасныя ўрады Францыі і Англіі пакінулі нас, але з намі народы гэтых краін Гэты народы не маюць нічога агульнага з Мюнхенам. СССР таксама не мае ніякіх аносін да мюнхэнскага змовы. СССР быў і астаецца верным чэхаславацкаму народу. Сілы ўсяго дэмакратычнага свету з намі. Усе гэтыя сілы не могуць аказаць нам дзейснай падтрымкі між іншым і таму, што мы самі адступілі без бою.

У такой абстаноўцы не астаецца нічога другога, як адступіць дзейна лінавана і ў поўным парадку. Патрабна амагацца за тое, каб выратаваць як мага больш.

Народ, гаворыцца ў рэзалюцыі, павінен зразумець, што мы хопім многае і страцілі, але мы не павіны трапіць самага галоўнага — свабоды, дэмакратыі і незалежнасці Чэхаславакіі.

У гэты рашаючы для лёсу рэспублікі дні чэшскі і славацкі народы адзіны, як ніколі да гэтага часу. Гэта адзінства трэба захаваць. Гэта адзінства замацаваць палітычна і арганізацыйна.

У першую чаргу неабходна ажыццявіць поўнае аб'яднанне сіл рабочага класа рэспублікі.

ЦК пераконан, што ініцыятыва мае апракне ўсе перашкоды на шляху да адзінства рабочага класа, і даручае палітбюро прыняць усе меры да ажыццяўлення гэтага гістарычнага імкнення рабочага класа да адзінства.

АРТКУЛ тав. ГОТВАЛЬДА

ПРАГА, 7 кастрычніка (БЕЛТА). Газеты «Рудэ право» і «Ротэ фан» апублікавалі ўчора артыкул генеральнага сакратара камуністычнай партыі Чэхаславакіі тав. Готвальда пад загалоўкам: «Свет не павінен маўчаць», прысвечаны новаму рашэнню берлінскай, так называемай «міжнароднай» камісіі аб адтаржэнні ад Чэхаславакіі рату раёнаў 5-й зоны.

Тав. Готвальд піша: «У Мюнхене Гітлер ажыццявіў ўвесь свой голасберскі план, калі не больш. Звалялася, што большага Лондан і Парыж не могуць дазволіць Гітлеру. Аднак не папелі ішчэ высахнуць чарпілы подпісаві на мюнхэнскім пакце, як пакт гэты Германія ўжо парупан.

«Трэцяя імперыя» непасрэдна ўмешваецца ва ўнутраныя справы Чэхаславакіі. Разгубіўшыся Чэхаславакія павінна па ўказы Берліна быстра фашызіравацца, страпіць сваю самастойнасць і ператварыцца ў палітычны і эканамічны прыдатак «Трэцяй імперыі». Гэта — бліжэйшая небяспека, яна пагражае нам ужо зараз, штодзённа, штогадзінна.

Рабочы клас, увесь народ Чэхаславакіі вядуць цяжкую барацьбу за сваю нацыянальную і дзяржаўную самастойнасць.

Часу асталася мала. Дарэга літаральна кожная гадзіна. Мы звяртаемся да рабочых арганізацый усіх краін з прапановай аб неадкладным скліканні канферэнцыі рабочых арганізацый, незалежна ад іх палітычнага напрамку, у метах выратавання Чэхаславакіі ад поўнага падвялення.

ПАСЯДЖЭННЕ ЧЭХАСЛАВАЦКА-ВЕНГЕРСКАЙ КАМІСІІ

ПРАГА, 7 кастрычніка (БЕЛТА). 7 кастрычніка ў горадзе Камарно (на левым беразе Дунаю) абдуцыйшы першае пасяджэнне зможанай чэхаславацка-венгерскай камісіі па разгляду тэрытарыяльных патрабаванняў Венгрыі. Венгерскую дэлегацыю ўзначальвае міністр замежных спраў Іанія.

Удзельнічалі ў пасяджэнні дэлегацыя Чэхаславакіі і дэлегацыя Венгрыі. Удзельнічалі таксама і дэлегацыя Румыніі.

ГЕРМАНСКИ ФАШЫЗМ І ЧЭХАСЛАВАЦКАЯ РЭАКЦЫЯ УЗМАЦНЯЮЦЬ СВОІ НАШК

ПРАГА, 7 кастрычніка (БЕЛТА). Фамты, меўшы месца ў апошні дзень паказваюць, што германскі фашызм рашыў знішчыць усякія магчымыя маці для самастойнага існавання дэмакратычнай Чэхаславакіі і звесці яе на ролю зваёй поўкалоніі. Рашэнне Берлінскай так званай міжнароднай камісіі аб перадачы Германія пятай зоны вынісць непасрэды ўдар на палітычны і эканамічны самастойнасці рэспублікі.

Выступілі лідары аграрнай партыі Гольда (былы прэм'ер), Чэрны (член кабінета Гольды), Махнік і інш., якія абуршыліся на Венэцу за яго шматлікую палітыку арыентацыі на Францыю. Выступіўшыя абвінілі Бенэцу ў выноўнікам катастрофы, меля зараз пасігна Чэхаславакію, і патрабавалі неадкладнай адстаўкі прэзідэнта, «каб ачысціць шлях да пагаднення з Германіяй». Пад гэтымі наісканамі звонку і знутры Венеш рашыў склікаць свае паўзачоты.

Але і на гэтым Гітлер не спыняецца. Учора венскае радыё патрабавала адстаўкі прэм'ер-міністра генерала Сіворы.

Такім чынам зусім ясна, што фашысцкая Германія лабіваецца ліквідацыя дэмакратычнага ладу ў Чэхаславакіі, прыходу да ўлады снаіх прыхільна з'ясе каліны аграрыяў і баняўскага капітала — Гольды — Прайс. Апошнія робяць зараз усё, каб аблегчыць ажыццяўленне наморуд Гітлера і расчыніць шлях да ўстаўлення ў той або іншай форме фашысцкай дыктатуры.



ПЕРАДКАСТРЫЧНІКАЕ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІТВА. Ленінскі станавей-вакуумаратчык сабрыйскіх кааіцёрскіх фабрык «Чырвоны харчавы» тав. Е. Пархашчы у алаўку XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі выконвае вытварчае заданне на 170-100 проц. НА ЗДЫМКУ: тав. Пархашчы за работай. (Фот. Л. Мазалева (ФФ).)

ДАТЭРМІНОВА УНЕСЛІ ПАЗЫКОВЫЯ ўЗНОСЫ

Калгаснікі калгаса «З'езд Совету», Дзяржнэскага сельсаведа, Старашароўскага раёна, датэрмінова ўнеслі ўносы па палітэры на Пазыку 3-й пайгошці ў суме 1.800 рублёў.

Упаўнаважаны па збору ўносаў фінансавы тав. Мельнік Пётр раздаў усім калгаснікам на-рукі аблігацыі.

ДЗЕЦІ РЫХТУЮЦЬ ПАДАРУНКІ МАШЕРЫ-РАДЗІМЕ

Юныя тэхнікі і вопытнікі ўсебеларускай тэхнічнай дзіцячай станцыі ішчэ вясной пачалі падрыхтоўку да XX-годдзя ВЛКСМ. Дзедар на станцыі надрыхтоўка да боўле ў поўным разгары.

Вучань 7 класа 25 сярэдняй школы Грына Краснер (Менск) заканчвае арыгінальную малель камбінна для ўборкі кайшоўны. Юныя авіямадэлісты будуюць новыя фюзэляжныя малэлі самалётаў і планераў.

Вучанца 9 класа 17 школы Тамара Тушыца ў жніўні на ўсесаюзных спаборніцтвах юных авіямадэлістаў у Котэбелі ўстанавіла новы ўсесаюзны рэкорд палёту малэлі планера. Зараз яна рыхтуе малэль планера новай канструкцыі.

Малыя радыёлюбіцелі заняты пабудовай складаных радыёпрыёмнікаў, усціпелі і гуказапісачных устаноў. Радыст Жорж Баюк рыхтуе вялікую радыёду з тэлевізарам. Многа адымкаў аб ішчаслівым дзятністве падрыхтавалі фоталюбіцелі Мона Плісман і Яна Вехтэрман Частку з іх яны паслалі на ўсесаюзны конкурс на лепшы фоталімак, прысвечаны XX-годдзю ВЛКСМ.

АД РЭДАКЦЫІ

16 кастрычніка 1937 года ў «Звяздзе» была змешчана карэспандэнцыя «На прафсаюзнай канферэнцыі работнікаў зямельных арганізацый». У гэтай карэспандэнцыі прад'яўлены суф'язныя палітычныя абвінавачванні блытому старшыні Беларускага рэспубліканскага камітэта прафсаюза зямельных работнікаў тав. Корзенка. Паведамлялася, што канферэнцыя пазбавіла тав. Корзенка права дэлегата, таму што апошні быў звязан з ворагамі народа і ўстаў сваё сацыяльнае паходжанне. Праведзенная праверка ўстаноўлена, што прад'яўлены тав. Корзенка абвінавачванні не абгрунтаваны. Гэтым рэдакцыя выраўняе сваю памылку.

МАСАВЫ ПРЫЛІЎ АДНААСОБНЫХ ГАСПАДАРАК У КАЛГАСЫ

МАЗЫР. (Нар. «Звязды»). Рост заможнасці і культуры калгаснікаў, удзельнае палітэсавай работы ў вёсках, шырокае вывучэнне законаў, прынятых Другой сесіяй Вярхоўнага Савета СССР выклікалі масавы прыліў аднаасобных гаспадарак у калгасы. За 6 месяцаў па вобласці ў калгасы прынята 5.678 аднаасобных гаспадарак. У Глускім раёне прынята 798 гаспадарак, Парыжкім — 661, Даманаўкім — 484 і т. д. Большасть аднаасобных гаспадарак уступіла ў калгасы за апошніы месяцы.

ЖАНЧЫНЫ—ВАДЗЦЕЛІ ПАЯЗДОУ

ГОМЕЛЬ. Сярод работніц Беларускай чыгункі і жонак чыгуначнікаў усё пярэй разгортаецца рух за авадольненне тэхнічнай ваджніны паяздоў.

Упраўленне чыгункі і палітдзельны аддзяленне атрымалі ўжо некалькі сот заўяў ад жанчын аб іх жаданні выгучаць паравоз.

На курсы памочнікаў машыністаў пры Упраўленні чыгункі прынята 60 жанчын, якія прыступілі ўжо да аянткаў. Першая група курсантаў, якая арганізавана з жанчын-сласяраў і таварыя, скончыўшы ФЭВ, закончаць вучобу да XXI гадавіны Вялікага Кастрычніка і будуць выпущаны памочнікамі машыністаў.

Такія-ж курсы арганізаваны на Жлобінскім вузле.

ДЗЯРЖАУНАЯ ДАПАМОГА ШМАТДЗЕТНЫМ

МАЗЫР. З пачатку бягучага года па раёнах Палескай вобласці выплачана дзяржаўнай дапамогі шматдзетным перам 3.730 тыс. рублёў. Ён 5 тыс. рублёў атрымалі — калгасніца Ельскага раёна М. І. Ляўкоўская і калгасніца Брагінскага раёна А. А. Краўчанка.

ПА ГАРАДАХ І РАЁНАХ РЭСПУБЛІКІ

5 калгасаў Грэскага раёна — «Случ», «Большывік», імя Кірава, «Чырвоны Сія» і імя Дзяржынскага — ая прадае дзяржаўнае звыш плана малель і мяз атрымаў ірузыя аўтамашыны. У буйнішні дні ішчэ два калгасы атрымаюць аўтамашыны. («Сталінец»).

У 1939 годзе намечана тэлефанізацыя і радыёфікацыя рал калгасаў Лельскага раёна. 22 калгасы атрымаюць тэлефонныя ўстаноўкі, а ішыя прылягаючыя да горада калгасы будуць радыёфікаваны. («Віцебскі рабочы»).

У калгасе «Звязда», Залескага сельсаведа Чачарскага раёна, другі год існуе харавы гурток, які аднае 25 чалавек. У гэтым годзе гурток выступіў больш 10 разоў у калгасах раёна. У рэпертуары хора—песні народаў СССР, песні аб слаўнай пераможнай Чырвонай Арміі. («Стаханавец палёў»).

У Беларускай дзяржаўнай універсітэце арганізавана 7 самадзейных студэнцкіх гурткоў — харавы, балетны, джаз, домравы і ішы. Гурткі рыхтуюцца да XX-годдзя Леніна-Сталінскага юмсамоа.

ДЗЕННІК

9 кастрычніка, 7 гадзін вечара, 9 машынік клубу фабрыкі імя Касталіна (Наміга, 36), адуэцыя лекцыя на тэму «Трыццацігоддзе работы Леніна «Матэрыялізм і вышарыстычым» для партызан і партызанскіх історыі РК КПСР» Калгаснага раёна.

Велеты для ўваходу на лекцыю атрымалі у РК КПСР.

КАГАНОВІКІ РК КПСР.

Вык абавязні адназначнае рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

На лініі Цзюцзян—Ханькоу найбольш жорсткія боі ідуць у сектары Ісінчжоу, які за апошнія дні стаў асноўным аб'ектам японскага наступлення. За апошнія 10 дзён японцы прабуюць па некалькі раз у дзень фарсіраваць раву Іюнь, але кожны раз кітайскія артылерыя падаўляе гэтыя спробы японцаў. Японцы яшчэ вядуць страты. 35-ты японскі полк разбіт поўнаццо. Японскае камандаванне тэрмінова перавідае на гэты ўчастак свае падмацаванні, азімаючы войскі з участка шасе Жуйчан—Уньчэ.

На шасе Жуйчан—Уньчэ кітайцы адбілі ўсе атакі японцаў, нанёшы ім цяжкое паражэнне. Страты японцаў дасягаюць 200 чалавек забітымі.

На шасе Луньжоу — Сіньян адбіваюцца жорсткія боі на ўход ад Сіньяна. Японцы павольна цягнуць кітайскія войскі ўздоўж участка шасе Лашань—Сіньян. У боі японцы зноў прымянялі атрутныя газы.

КАМПАНІЯ ЗА РОСПУСК ФРАНЦУЗСКАГА ПАРЛАМЕНТА

ПАРЫЖ, 7 кастрычніка (БЕЛТА). Рад французскіх газет, у тым ліку газета «Фр уель», вядзе кампанію за роспуск парламента. Гэту кампанію натхняе прэм'ер-міністр Даладэ. Дэ Керісці піша ў газеце «Опек», што ўсеагульны выбары ў Францыі непапушчальны ў сучасны момант, што ўнутрыпалітычна барацьба з'явіла толькі захаваннем фашысцкай Германіі на новыя авантуры.

Гэты выбары агульных вандытаў компартыі і сацыялістычнай партыі сустрапа з боку ўсіх, хто астаецца верным нароцарому фронту, такі прымыжкі прымушае спыніць усё гэтыя партыі.

Газета «Юманітэ» друкуе артыкул Жак Дакло «Старшыня савета міністраў», піша Дакло, — дазвольце ўмявуць сябе ва шлях шантажу. Ён вступіў за роспуск палаты дэпутатаў. Аднак наша прапанова аб вылучэнні

Іліэр сацыялістаў Блюм у газеце «Пополер» піша, што роспуск палаты дэпутатаў быў бы неабходны голы ў выпадку такога большасці палаты. Калі-ж такая кампанія вядзецца з мэтай утварэння антысацыялістычнага блока, то сацыялістычная партыя сур'ёзна разгледзіць прапанову кому ністаў адносна выстаўлення агульных кандыдатаў.

ДА УВАГ! АРГАНІЗАЦЫЯ КЛУБАў, КАЛГАСАў, СОЦГАСАў МТО, ШКОЛ І ШЫРОКАГА СПАЖЫВЦА.

ДА НАДЫХОДЗЯЧЫХ КАСТРЫЧНІЦКІХ СВЯТ ва ўсіх РАЙКУЛЬТМАГАХ СПАЖЫУКААПЕРАЦЫІ ЁСЦЬ ВЯЛІКІ ВЫБАР

ЛІТАРАТУРЫ, ПРЫСВЕЧАНАЯ ВІОСТЫ, БАРАЛЬФЫ, СІЯГІ, XXI ГАДАВІНЕ КАСТРЫЧНІЦКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ І XX-ГОДДЗЮ ВЛКСМ. ПАЛІТЫЧНА-МАСАВАЯ І МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА, ПАРТРЭТЫ ПРАВАДІРОў У РАМАХ, НА ПАЛАТНЕ І ІШН. ДАРУНКАў.

У ВЫПАДКУ АДСУТНАСЦІ ўказаных ТАВАРАў у раённых магазінах ПАВЕДАМІЦЬ КУЛЬТВАЗЕ НКС па адрасу: гор. Менск, Советская, 29/8.

У адрзел АБ'ЯЎ званіце па тэлефону № 25-384

Advertisement for 'ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА ГАЛЕН МОСКВА'. It lists various medicines like 'ИОД-ГИПЕРСОЛ', 'БОМ-БЕНГЬЕ', 'АЛЛИСАТ', 'ВАГИЛЕН', 'ОФТАЛЬМОП-КУПРУМ', 'КАЛЬЦЕКС', and 'АСТМАТОП'. It also includes information about the factory's location and contact details.

Advertisement for 'БЕЛРУСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ „САЮЗКІНОПРАКАТ“'. It promotes the release of films like 'Друзья' and 'ПАРЭБНЫ'. It also mentions a course for 'САЮЗОРГУЧЫ' and provides contact information for the Belarusian branch.